

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА:

Артыкул 4.



Можна сказаць, што габелен — традыцыйны для Беларусі від выяўленчага мастацтва — вядомы яшчэ з XVII — XVIII стст., які шырока вырабляўся на ткацкіх мануфактурах князёў Радзівілаў у Нясвіжы, Міры, Карэлічах, у Слоніме, Гродне і г.д.

У пачатку XIX ст. вытворчасць дываноў спынілася. Адраджэнне беларускага габелена прыпадае на канец 60-ых — пачатак 70-ых гадоў XX ст. І з гэтага часу можна гаварыць пра фарміраванне нацыянальнай школы габелена. Сёння габелены ўпрыгожваюць дзесяткі інтэр'ераў дзяржаўных і грамадскіх установ, палацаў культуры, рэстаранаў, кафэ, дзіцячых садоў, школ, бальніц і г.д. Апошнім буйным дасягненнем беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з'явіліся манументальныя габелены ў Палацы Рэспублікі, аўтары якіх былі ў 2004 годзе ўганараваны дзяржаўнымі прэміямі краіны. Габелены Нацыянальной бібліятэкі Беларусі — новае яркае слова ў паступовым развіціі гэтага віду творчасці. Дзякуючы выдатнаму таленту мастакоў і майстроў-выкананіццаў Барысаўскага камбіната прыкладнога мастацтва імя А.М.Кішчанкі, новыя габелены ў бібліятэцы, на мой погляд, набылі нейкія новыя рысы ў пранікненне аўтараў у нацыянальны дух выбраных імі тэм і сюжэтаў, у цеплыні і мяккасці каларыту, у бліскучым тэхналагічным выкананні і, наогул, у яркай эмацыянальнай вобразнасці нашай шматаблічнай, разнастайнай Бацькаўшчыны.

Б.К.



**Ларыса ГУСТАВА,
аўтар габелена
“Гуканне вясны”:**

— Гуканне вясны — гэта народнае свята, якое мае язычніцкія карані, што дайшло да нашых часін і мала ў чым змяніліся. Дзяўчата водзяць карагоды, клічуць птушак. У гэты час прылітаюць першыя жаўранкі, менавіта таго ў габелене так многа выяўлююць птушак. А вось на палях яшчэ ляжыць снег, таму людзі збираюцца на святкаванне на высокім беразе ці калі речкі.

Унізе габелена я акцэнтавала ўвагу на выяве кола — у гэты час традыцыйна палілі вогнішчы на колах.

У некаторых беларускіх мясцовасцях дзяўчата кідалі вяночки ў воду. На гэта свята абавязковая гатавасць печыва ў выглядзе птушак. Таму ўнізе габелена вытканаы гэтыя птушачкі, трошкі нязграбныя, не зусім дакладныя — нібыта спечаныя да гэтага веснавога свята.

Я імкнулася пазбавіцца пры распрацоўцы кампазіцыі габелена бытавога, традыцыйнага разумення тэмы. Хацела, каб мой твор набыў сімвалічнае гучанне. А блакітна-зялёная колеравая гама пакінула ў гледача адчуванне аббуджэння прыроды ад доўгай халоднай зімы.

**Людміла ПЕТРУЛЬ,
аўтар габелена “Тайны пушчы”:**

— Выбар тэмы не быў для мяне выпадковы — я сама вырасла сярод лясоў. Я не хацела і не могла зрабіць з габелена прыгожую дэкаратыўную казку альбо прайлюстраваць пэўныя літаратурныя творы. Я імкнулася перадаць у творы зачараванне беларускай прыроды, прымусіць гледача дакрануцца да яе таямніц, адчутць яе першароднасць і чысціню праз мяккія збліжаныя паўтоны, колеравыя пераходы. Мне хацела дасягнуць жывапіснасці, вытанчанасці, перадаць прыроду як тайнства: раннюю вясну, зеляніна толькі-толькі пачынае квітніць, абуджаеца жыццё ў лесе. Цемру пушчы асвятляе толькі адзін прамень — светлавы акцэнт работы. І, як супрадынныя цары звяроў, з лясных нетраў выходаць і спакойна, велична ідуць на першым плане габелена зубры. Зубр — жыхар пушчы, наш нацыянальны гонар, — асноўны кампазіцыйны элемент работы.

Першы план габелена набудаваны на дакладных, пазнавальных, распрацаваных да дэталей постасцях звяроў і абрисах лясных раслін. Другі план вызначаецца плямамі, ён не такі дакладны і больш абагулены, абстрагаваны, фармалізаваны. Такая кампазіцыйная будова, спалучэнне шпалеры і сучаснага габелена, — адметнасць усіх маіх твораў, мой уласны творчы почырк.

Уся кампазіцыя збіраеца ў адно цэлае асноўным для твора зялёным колерам, а таксама аблімажоўваеца зялёной рамай па баках габелена.



**Наталля СУХАВЕРХАВА,
аўтар габелена “Рагнеда і Ізяслав”:**

— Мяне заўжды ўражвала гісторыя Рагнеды — жанчыны з незвычайным, герайчным лёсам, якая не скрылася, здолела абараніць свой гонар і выхаваць сына Ізяслава як пачынальніка моцнай дынастыі беларускіх князёў. У яе характеристы праявілася такая няскоранасць, моц духу, якая, мне здаецца, зуседы была ўласціва беларусам. Яна клапацілася, каб род і дзяржаўнасць не быў страчаны і адрадзіліся ў асобе яе сына.

Постаці Рагнеды і Ізяслава галоўныя ў кампазіцыі габелена. З асаблівай увагай і дбайнасцю распрацоўвала я іх адзенне. Вопраткай Рагнеды хацела падкрэсліць, што перад намі не толькі княгіня, але маці. Для беларусаў матуляй была і наша зямля, і Божая Маці. Повязь язычніцтва і хрысціянства, асабліва ў тых часах, калі жыла Рагнеда, была непарыўнай. Менавіта таму вакол галоў Рагнеды і Ізяслава вымалёўваюцца невялікія паўкругі: гэтым я падкрэсліваю іх святасць для нашага народа. Вопратка Ізяслава княская: на ім чырвонае адзенне і белы плашч, які сімвалізуе чысціню яго памкнення. Узянуты да неба рукі хлопчыка сімвалізуюць яго высокое паходжанне і права на княсце валадаранне. А пячатка побач з яго постасцю, знайдзеная ў наш час у Заслаўі і пры археалагічных раскопках, — каштоўнае гістарычнае сведчанне і моцны кампазіцыйны акцэнт габелена. Два вялікія паўкругі злева і справа вакол постасці сімвалізуюць проміні, якія сыходзяць з неба. Белы конь, слуэт якога вымалёўваеца збоку ад Рагнеды, — сімвал мужнасці і чысціні.

Рагнеду і Ізяславам атуюе першародная беларуская зямля, спакойныя, мірныя прасторы, сонечнае свято. У кампазіцыю габелена свядома не ўведзены архітэктурныя помнікі, толькі згадваеца, што на гэтым зямлі будуць заснаваны Заслаў, а пазней Полацкое княства — мне хацела замарудзіць рух часу, падоўжыць яго для гледача.



“Мощак і Мощок” («Міхалік і Міхалік») аўтар

МАСТАЦКАЯ ПАДЗЕЯ Ў ІНТЭР'ЕРАХ

Ганна ЛУКІНА,
аўтар габелена "Па матывах твора Янкі Купалы
"Паўлінка":

— Мой габелен нельга ўспрымаць як дакладную ілюстрацыю да "Паўлінкі". Я адразу адмовілася ад звыклага традыцыйнага прачытання тэмы, ад выявы дзвюх постацей — хлопца і дзячыны на першым плане. Хацелася пазбавіцца наўнасці і літаральнасці пры распрацоўцы кампазіцыі.

Асноўны акцэнт я перанесла на дзячочую фігуру, якая знаходзіцца амаль у цэнтры работы. Эта і ёсць Паўлінка, акрыленая каханнем і абуджаным новым шчасцем. Я імкнулася перадаць настрой дзячыны, стан радаснага хвалявання.

Каханне для мяне заўжды асацыруеца з вясной, абуджэннем прыроды, з квітненчымі садамі, з пышчотнымі светлымі фарбамі. Паўлінка апранута ў нацыянальны касцюм. Я не старалася дакладна перадаваць пэўны беларускі строй, майяла абагулены вобраз — вышываная белая кашуля, вянок на галаве, доўгая спадніца з кветак, як алегорыя квіцені на дрэвах і на зямлі. На другім плане ідзе па полі купка дзяччат-сябровак, і гэта дае кампазіцыі развіццё ў глыбіню, у перспектыву.

Вакол фігур — стылізаваны пейзаж з дрэвамі і птушкамі, дэкаратыўны, яркі і радасны. Я імкнулася як мага больш адыхаць ад класічнага беларускага габелена. Безумоўна, цалкам гэта не удалося. Але ўведзеныя ў кампазіцыю фармальныя дэкаратыўныя плямы дазваляюць успрымаць мой габелен сучасным і алегарычным па змесце.

Колеравая гама падабрана так, каб яна перадавала вясну, яе яркія фарбы, радасць абуджэння прыроды і нараджэння кахання.



Валянціна КРЫВАШЭВА,
аўтар габелена "Па старонках Чырвонай кнігі":

— У цэнтры габелена — умоўнае возера, па роўніці якога плывуць чатыры вялікія лісты. Іх абрэсы танюткі, ледзь заўажныя, лісты не павінны быті дакладна прачытвацца і перашкаджаць гледачу ўспрымаць раслінны і жывёльны свет, якім насычаны мой габелен. На фоне возера і лістоў лётаюць матылі, стракозы, птушкі, а вакол вады вянком вытканы кветкі, розныя расліны, змясцілася нават невялікая бярозка.

Перада мной стала надзвычай складаная задача: дакладна паказаць занесеная ў Чырвоную кнігі Беларусі рэдкія расліны і птушак. Мне давялося вывучаць іх не адзін дзень. Выбрала прыгожыя кветкі, тых птушак, якія маюць стракатае апярэнне. І я хачу выказаць удзячнасць загадчыцы бібліятэкі імя Янкі Купалы, якая дазволіла мне карыстацца дома выданнямі Чырвонай кнігі, бо для майго габелена важна было ўдакладняць кожную дробязь, дэталь, выяву.

Пры гэтым важна было захаваць агульнае ўспрыння габелена як дэкаратыўнага твора, а не рабіць ілюстрацыю да Чырвонай кнігі. Таму агульны фон абстрагаваны, амаль касмічны. Мусліа абагульняць, узмацняць колер. Я без боязі ўводзіла чырвоны, які ўспрымаю як колер напружання, трывогі. Шмат зялёнага, жоўтага, які перадае стан радасці, сонечнасці, карычневага — колеру зямлі і спакою. Імкнулася, каб габелен успрымаўся прыгожым і насычаным.



Галіна КРЫВАБЛОЦКАЯ,
аўтар габелена "Мелодыі зямлі":

— У габелене няма канкрэтных і дакладных фігур. Мелодыі нашай зямлі я перадаю праз прастору, дзе зямля, космас, сусвет адзінны. Зямля не можа існаваць без паветра і сонечнага свята. Тому ў кампазіцыі я асонала вылучыла сонца — гэта тая яркая планета, якая знаходзіцца ў цэнтры габелена.

Дакладна прачытваецца купал — гэта наша зямля. Рэкі, азёры, усё жывое, а ў габелене можна знайсці выявы розных раслін, рыбак, — цягнецца да сонца, падначалена адзінаму сусветнаму руху.

Колеравая гама падкрэслівае ідэю майго твора: вохрыстыя, зялёныя, карычневыя адценні сімвалізуюць зямлю, а бела-блакітныя — космас, сусвет.

Я прысвяціла гэты мой габелен сваім сябрам, якіх ужо няма на гэтай зямлі. Эта мой настайнік Павел Масленікаў, Міхась Раманюк і Яўген Кулік, якія ўплывалі на маё светаўспрыманне, Уладзімір Мулявін — яго песні настройвалі на мелодыку роднай зямлі і натхнялі на творчыя задумы. Яму прысвечаныя образы дзвюх птушак на габелене, якія з зямлі адлятаюць у касмічную прастору.



Вольга ГРЫДЗІНА,
аўтар габелена "Спартыўнае свята ў Раубічах":

— Мой габелен пабудаваны на аснове пейзажа ў наваколлі Раубіч. Дакладна прачытваюцца мясцовы касцёл, гатэль, архітэктурныя дэталі будынкаў. Але Раубічы — месца, якое найперш асацыруеца ў нас са спаборніцтвам і перамогамі беларускіх спартсменаў. Тому на першым плане габелена вытканы залатыя і сярэбраныя кубкі, якімі яны былі ўзнагароджаны. Кампазіцыю з кубкамі я пасправавала вырашыць нестандартна, у выглядзе нацюромата — не хацелася рабіць плакат на спартыўную тэматыку. Я не магла абысці ўвага і выяву трампліна, але сілуэт яго выканала вельмі тонка, ён нібыта знікае ў нябесах. Вельмі далікатна ўводзіла ў кампазіцыю і выявы лыжнікаў на трампліне.

Спартыўныя спаборніцтвы адбываюцца ў Раубічах у асноўным зімой. Навакольны пейзаж таксама зімовы. Тому колеравая гама габелена даволі стрыманая, мяккая: ад ружовага, блакітнага да шэра-бэзавага. Уверсе колеры найбольш светлыя, гэта сімвалізуе выхад у неба.